



# МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ

## Прэмія Кангрэса за лепшую навуковую публікацыю 2014 г.

### Правілы і патрабаванні

#### Вылучэнне:

1. Не існуе ніякіх спецыяльных абмежаванняў для вылучэння тэкста на прэмію. Тэкст можа быць пададзены любой асобай незалежна ад статуса, а таксама самім аўтарам тэкста.
2. Тэксты не могуць быць пададзеныя ананімна. Пры прадстаўленні матэрыялаў асоба, якая іх падае, мусіць пазначыць: а) імя б) прозвішча с) месца працы. Гэтая інфармацыя канфідэнцыяльная і не будзе распаўсюджвацца.

#### Патрабаванні да тэкста:

1. Да разгляду прымаюцца тэксты надрукаваныя ў 2013 годзе. Таксама прымаюцца тэксты, надрукаваныя ў 2012 годзе, калі яны не былі намінаваныя падчас папярэдняга конкурсу.
2. Тэкст мусіць мець навуковы характар. Гэта значыць, што ён мусіць быць надрукаваны ў навуковых выданнях, мець адпаведны навуковы апарат, для манаграфій – мець рэцэнзентаў, ці быць надрукаваным ў акадэмічным выдавецтве.
3. Тым не менш, фармальныя крытэры не з'яўляюцца абавязковымі і на разгляд могуць быць пададзеныя іншыя публікацыі (асабліва ў катэгорыі *гуманітарныя навукі*).
4. Усе спрэчныя і памежныя пытанні аднясення публікацыі да *навуковай* вырашаюцца экспертамі.

#### Памер тэксту:

1. Памер тэкста павінен быць не меншым за 20 тысяч знакаў. Гэта можа быць навуковы артыкул, манаграфія, іншая акадэмічная форма прэзентацыі вынікаў даследаванняў (*working papers* і г.д.)

#### Аўтарства:

1. Тэкст мусіць быць напісаны адным аўтарам. Тэксты, напісаныя ў суаўтарстве, ці калектыўныя манаграфіі прымаюцца да разгляду, калі можа быць відавочна вызначаная асоба кіраўніка даследавання, акадэмічнага лідара і г.д. Усе спрэчныя і памежныя пытанні вырашаюцца камісіяй.
2. Прэмія заснаваная для беларускіх даследчыкаў, таму аўтарамі намінаванага тэксту могуць быць аўтары, якія працуюць у Беларусі, маюць беларускае паходжанне ці выразна звязаныя з акадэмічнай дзейнасцю у Беларусі. Спрэчныя пытанні вырашаюцца камісіяй.

**Мова публікацый:**

1. Да разгляду прымаюцца тэксты, надрукаваныя на беларускай, рускай і англійскай мовах. Публікацыі на іншых мовах прымаюцца да разгляду толькі ў тым выпадку, калі гэтая мова прымальная для вызначанага кола экспертаў.

**Працэдуры падачы (неабходныя матэрыялы і інфармацыя):**

1. Для намінавання тэкста, калі ласка, напішыце ліст на адрас [premiija@palityka.org](mailto:premiija@palityka.org)
2. Пазначце а) імя б) прозвішча с) месца працы.
3. Пазначце поўнае бібліяграфічнае апісанне тэкста (аўтар, назва, месца і год выдання, нумар (для перыядычных выданняў), колькасць старонак.
4. Падайце спасылку на тэкст (калі ён ёсць у вольным доступе) ці прадстаўце электронную версію тэкста.
5. Калі публікацыя адсутнічае ў электронным доступе, то неабходна даслаць прынамсі адну друкаваную копію выдання поштай. Паштовы адрас будзе паведамлены пры запыце. Дасланыя матэрыялы назад не вяртаюцца.

**Працэдура разгляду:**

1. Усе прапановы збіраюцца да **15 сакавіка 2014 года**.
2. **Да 1 красавіка** камісія Арганізацыйнага камітэта правярае прапановы на адпаведнасць фармальным патрабаванням і публікуе спіс, які накіроўваецца экспертам.
3. **Да 15 чэрвеня** эксперты разглядаюць публікацыі і фармуюць кароткі спіс лідараў (асобна сярод манаграфій і сярод артыкулаў).
4. Канчатковае падсумаванне вынікаў, аб'яўленне пераможцы і наданне прэміі праводзіцца на **Чацвёртым Міжнародным Кангрэсе даследчыкаў Беларусі 3-5 кастрычніка 2014 г.**